

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНКБССР

№ 121 (6097) 29 мая 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

## ДАВЕРАННЫЯ АСОБЫ

Ордэнаносная Беларусь ідзе да выраў у свой сацыялістычны парламент як адна з адзінаццаці вятнёў, свабодных і роўнапраўных рэспублік вялікага Савецкага Саюза.

Вязьмежна радасьць і лікаванне беларускага народа! Лікуе народ, які не адкінуў у сябе цяжкія ланцугі бова, нацыянальнага прыгнёчання і імпалітычнай эксплуатацыі. Лікуе народ, які пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, пры дапамозе рускага брата класа зьвязаў сваю родную зямлю ад германскіх і польскіх акупантаў, ад белагвардзейскай контррэвалюцыі, і назаўбоды стаў поўным індэпендэнтнай краінай. Лікуе народ, чыя геніяльнае правадырства працоўнага чалавечка Леаніа і Сталіна да і да дзяржавы, вывелі на светлы шлях свабоднага развіцця і развіцця. Лікуе народ, які ў брацкай злучцы з усімі народамі неаслабна і жыць па іхнім сэнсам Сталіна і Канстанціна і пад перамогам і ім Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна ўспэўна і паспяхова будзе жыць будымак камунізма.

Гэта ўсеагульная радасьць і лікаванне знаходзіць сваё выдатнае адлюстраванне ў велізарным палітычным і энтузіязме, з якім працоўныя БССР сустракаюць вестку аб згоду імя Сталіна і яго баявых саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варышылава, Л. М. Кагановіча, М. І. Калініна, Н. І. Ежова, А. І. Мікаяна, А. Андрэява, А. А. Жданава багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. У гарадах і вёсках — у заводах, фабрыках, на ўстановах, у калгасах, саўгасах, чырвонаармейскіх часнях, пагранічных — ва ўсіх асях рэспублікі адбываюцца шматлікія мітынгі і сходкі, прысвечаныя гэтай гістарычнай падзеі ў жыцці беларускага народа.

У паліцы, працуючых прамовах рабій, інжынераў, тэхнікі, служачых, ішч, камандзіраў і палітработнікі прывоай Арміі, геранічныя пагранічнікі і свая першага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, таго, хто беларускі народ абаянае сваёй абодай, сваёй дзяржавы, сваёй асабістым і радасным жыццём — вяліка маршала камунізма, любімага і днага Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. І Сталіна, імя яго бліжэйшых саратнікаў, любімых кіраўнікоў партыі і іда ў гэтыя дні з радасцю і годнасцю называюць сотні і тысячы працоўных, выстучаючых на перадыбарчых асях, з радасцю і годнасцю паўтаюць дзесяткі і сотні тысяч выбарчыкаў, для якіх гэтыя імяны — саля бліжкі, самыя дарагія, самыя любімыя.

Выбарчая кампанія ўступіла ў новы, рашучы этап. Гэтымі днямі адчылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, лучаных працоўных на перадыбарчых асях і ва асях перадыбарчых нарадах. Пачалася агітацыя за рэгістрацыю кандыдатаў. Гэта — ішч з лепшых людзей Савецкай Беларусі, паліцы патрыёты сацыялістычнай радзімы. Гэта — верныя сябры і дочкі беларускага народа, вязьме аднаго справе партыі іна — Сталіна. Вось чаму ўсе кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны з такой выключнай годнасцю. Перадыбарчыя асяходы лілі ў магутную дэмакратычную пахінасію сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, у дэмакратычную эмяжні аднасіці і давер'я народа і большэвіцкай партыі і гарачай любіма вялікага і мудрага Сталіна.

Агітацыя за вылучаных кандыдатаў важнейшая палітычная задача. Наружовых перадыбарчых нарадах выні даверанна асобы, якім даручана зорым разгортваннем большэвіцкай ітаны на выбарчых участках забяспечыць выбранне вылучаных кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР.

### Таварыш І. В. СТАЛІН ЗАРЭГІСТРАВАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА РСФСР

Разгледзеўшы паступіўшыя ў Акружную выбарчую камісію дакументы аб ллучэнні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР, Акружная выбарчая камісія Сталінскай выбарчай групы гора Масквы паставіла: зарэгістраваць для багавяноўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР на паліцкай выбарчай акрузе № 2 гора Масквы, выстаўленую агітальнага рада Масквы, выстаўленую агітальнага рада рабочых, работнік, інжынераў, хнімаў і служачых заводаў: аўта-

таў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Ганаровыя і адказныя задачы ўскладані на давераную асобу. Няма больш шлага гонару, чым несіць жывое большэвіцкае слова ў масы выбарчыкаў, няма больш ўдзячнай і важнай работы, чым ідэя-палітычнае выхаванне іх. Таварыш Молатаў у сваёй прамове на першай ўсеагульнай нарадзе работнікаў вышэйшай школы вельмі ярка ахарактарызаваў вельмі важнае ідэя-палітычнае выхаванне мас:

«Чаму мы, большэвікі, надаем такое вялікае значэнне ідэя-палітычнаму выхаванню? Чаму? Таму, што размах нашай справы, размах справы сацыялізма патрабуе гэтага. Размах нашай справы настолькі вялікі, правадзіма сацыялістычнай уладай перабудова жыцця ўносіць такія карысныя змены, што ў нашых умовах нельга замкчыцца толькі ў штодзённых справах і быццывых патрабах, а неабходна свядома адносіцца да генеральнага шляху нашага развіцця, да гістарычных падзей, удзельнікі якіх мы з'яўляемся.

Гэтыя словы таварыша Молатава, павінен памятаць кожны агітатар, кожны давераная асоба, асноўная задача іх з'яўляецца песня сувязь з масамі, работа з імі, выхаванне іх. Няма большага шчасця, чым агітаваць за справу партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Давераная асоба даручаецца ўсім метадамі перапананія, усёй сілай большэвіцкай праўды дабівацца таго, каб 26 чэрвеня ўсе выбарчыкі яго ўчастка прыйшлі да выбарчых урнаў і аддалі свае галасы за вылучанага на асях перадыбарчых нарадах кандыдата.

Зусім зразумела, што з гэтай важнейшай і адказнай работай давераная асоба справіцца толькі тады, калі яны сустраюць актыўную дапамогу з боку мясцовых партыйных арганізацый. У першую чаргу давераная асоба патрэбны актыўны камуністы, камасольцы і беспартыйныя для работы на ўчастку. Гэты актыўны абаянае вылучыць на кожны выбарчы ўчастак партыйныя арганізацыі заводаў, фабрык, калгасаў, саўгасаў, МТС, палітдэзлаў чыгуны і воднага транспарта. Штодзённая дапамога і садзейнічанне даверанай асобе — прамы абавязак кожнай партарганізацыі.

Выборчы ўчастак павінен быць цэнтрам агітацыя-прапагандацкай работы даверанай асобы і ўсіх агітатараў. Імяна тут, на выбарчым участку, вырашаецца поспех выбараў. Вылучэннем свайго ўчастка, вылучэннем састава выбарчыкаў і штодзёнай краватлівай і упартай агітальнай работы сярод іх давераная асоба змага апраўдаць аказанае ёй высокае давер'е, дабіцца ўдзелу ўсіх выбарчыкаў у тэйнай галасаванні і выбаранна намечанага кандыдата.

Рыхтуючыся да выбараў у свой сацыялістычны парламент, беларускі народ ішч больш ўмацоўвае сваю дружбу з брацкімі савецкімі рэспублікамі, ішч больш згуртаваецца вакол большэвіцкай партыі, любімага правадзіма вялікага Сталіна, ішч больш ўмацоўвае асяходы заходняй граніцы СССР. У пільма працоўных да вялікага Сталіна і да яго баявых саратнікаў, у адказе беларускага народа на пільма украінскіх і грузінскіх калгаснікаў, у поўным пільмае сацыялістычнага асяходу пагранічнай асяходы і ўнутраных войск НКВД і да ўсіх працоўных ордэнаноснай БССР ярка выказаны думкі беларускага народа, яго шчырае воля дастойна сустраць дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР, а самыя выбары правесці ішч лепш, ішч больш арганізавана, чым выбары ў Вярхоўны Совет СССР.

26 чэрвеня — у дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР — беларускі народ гату сваю шчырую волю з гонарам выказае.

на-тэхнічных работнікаў завода «Точизмеритель» імя В. М. Молатава, фабрыкі імя Клары Цэткін, завода «Манометр», маскоўскага газавога завода, фабрыкі «Москвопвей» № 1 імя Комінтэрна і паравознага лопа Масквы-1, чыгуны імя Ф. Э. Дзяржынскага, на якіх прысутнічала 13.760 чалавек, кандыдатура ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР таварыша Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. (БЕЛТА).

## Кандыдатамі ў дэпутаты сацыялістычнага парламента Беларускай ССР вылучаны лепшыя людзі краіны, палкія савецкія патрыёты, верныя сыны і дочкі партыі і народа.

Справа гонару ўсіх партыйных, профсаюзных, комсамольскіх і іншых грамадскіх арганізацый, справа гонару жоннага партыйнага і непартыйнага большэвіка — шырока разгарнуць агітацыю за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

## ЦЭНТРАЛЬНАМУ КАМІТЭТУ ВКП(б), ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

У партыйнай канферэнцыі большэвікоў горада Менска шае Вам — мудраму настаўніку нашай партыі, геніяльнаму правадзіру і другу ўсіх працоўных — пільмае большэвіцкае прывітанне.

Падводзячы вынікі работы нашай партарганізацыі за прайшоўшы год, мы першыя свае думкі і пачуцці вязьмежнай любі, беззаветнай аданасці звяртаем да Вас, родны наш правадзір і настаўнік, хто разам з вялікім Леніным стварыў, вырашчаў і выхоўваў нашу партыю, да Вас, хто ў жорсткіх, непрымірных баях з ворагамі партыі і народа адстаў чыстае вучэння вялікага Леніна, развіў далей ленінскае вучэнне і, няўхільна ведучы нашу партыю па ленінскаму шляху, прывёў нас да перамогі 1-й фазы камунізма — да сацыялізма і выдзе нас да вяршынь камунізма.

Родны таварыш Сталіне! Жыццё поўнасію падвяджае мудрасць Ваших неаднаразовых указанняў аб тым, што па меры росту нашых поспехаў вораг не толькі не складае зброю, але ўсё больш і больш аслабляецца і прымае самыя подлыя і гнусныя сродкі ў сваёй барацьбе супроць партыі і народа.

Мы — большэвікі Менскай пагранічнай партыйнай арганізацыі — абяцаем Вам, таварыш Сталіне, асабіліва памятаць Ваши неаднаразовыя ўказанні, — што наша радзіма — гэта радзіма міжнароднага пролетарыята, што нашы перамогі — гэта перамогі працоўных усяго свету, што наша краіна — адзіная ў свеце краіна сацыялізма — акружана з усіх бакоў фашысцкімі драпежнікамі, якія рыхтуюць супроць нас ваіну, замыслюць да нас ішч пільмае, дыверсантны, забойцаў, скарыстоўваючы для гэтай мэты гнуснейшае атроп'е чалавечства — трафіцка-ка-бухарынскіх, буржуазна-нацыяналістычных бандытаў. Мы будзем пастаянна памятаць Ваша мудрае вучэнне аб тым, што пільнасць — гэта асноўная і галоўная якасць большэвіка, асноўны закон нашага жыцця.

Мы абяцаем Вам, таварыш Сталіне, правесці работу нашай партыйнай канферэнцыі пад знакам мабілізацыі ўсіх большэвікоў горада Менска на далейшую ішчпынну барацьбу за авалоццанне большэвізмам, на ўсямернае ўзняцце свайго большэвіцкай пільнасці, каб навушчына раскрываць ворага, як-бы ён ні маскаваўся, выкар-

таваць да канца ўсе каранні і карашкі подлых наймітаў фашызма.

Наша партыйная канферэнцыя праходзіць у дні падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Уся КП(б)Б увесь беларускі народ у гэтыя дні поўны найвялікай радасці і шчасця, даведаўшыся аб тым, што Вы, родны таварыш Сталіне і Ваши бліжэйшыя верныя саратнікі, члены Палітбюро ЦК нашай партыі, любімейшыя сыны і кіраўнікі большэвікоў і савецкага народа, далі згоду багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Гэта — найярэйшы ўзор любімых Ваших клопатаў аб далейшым росце і росвіту БССР — баявога фарпоста Савецкага Саюза на заходніх граніцах. Гэта натхняе жоннага партыйнага і непартыйнага большэвіка на далейшую беззаветную барацьбу за вялікую неперажоўную справу Леніна — Сталіна, за справу камунізма.

Мы абяцаем Вам, таварыш Сталіне, правесці нашу канферэнцыю пад знакам ішч большага ўмацавання маральна-палітычнага адзінства і перапарушнай сталінскай дружбы народаў СССР, мацаваць сталінскі блок камуністаў і беспартыйных на надыходзячых выбарах, пільна ахоўваць нашы граніцы, трымаць народ у стане мабілізацыйнай гатоўнасці, мацаваць і ўзмацняць ішчпынныя сувязі працоўных СССР з працоўнымі капіталістычных краін.

Пераможна разгортваецца сят камунізма ў нашай краіне. Нікому не ўдалося і не ўдацца спыніць гранічэзную творчую работу нашай партыі і народа, правадзімую пад Вашым, таварыш Сталіне, геніяльным кіраўніцтвам.

Згуртаваныя як ніколі, вакол Цэнтральнага Камітэта, вакол свайго правадзіра, настаўніка і друга таварыша Сталіна, большэвікі горада Менска будуюць і надалей у гэтай непрымірнасці і бязлітаснасці распраўляцца з ворагамі народа, будуюць у першых шарагах вялікай Усеагульнай камуністычнай партыі большэвікоў змаганца з усіх страпанасці і беззаветнасцю за новы перамогі камунізма.

Няхай жыве наша слаўная партыя Леніна — Сталіне!

Няхай жыве вялікі арганізатар і натхніцель перамог сацыялізма ў СССР, мудры правадзір большэвіцкай партыі і працоўных усяго свету — наш родны Сталіне!

## ЛІКАВАННЕ УКРАЇНСКАГА НАРОДА

Выбарчая кампанія на Украіне ў разгары. Акружныя камісіі заканчваюць рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета УСРР. У сувязі з тым, што правадзір народаў таварыш Сталіне і яго бліжэйшы саратнік — галава савецкага ўрада таварыш Молатаў далі згоду багавянаша на выбарчых асях асях сталіцы Украіны, учора ў Кіеве адбыўся стотысячны мітынг працоўных. На стадыёне «Дынама» сабраліся рабочыя, служачыя, сацыялістычныя інтэлігентныя, чырвонаармейскія, камандзіры і палітработнікі.

На мітынгу выступілі — работчы завода «Ленінскае кузіна» Бандарыка, акадэмік Багамолец, украінскі драматург Карнейчук. Яны гаварылі аб цяжкім мінулым Украіны, жабрацце, беспраці Украінскага народа прыгнатамага памешчыкамі і капіталістамі. Яны гаварылі аб тым, што толькі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пад неперажоўным кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, пры брацкай дапамозе вялікага рускага народа, Украіна стала свабоднай, магутнай і ішчпаствай краінай. Пільменнік Карнейчук пад бурныя апасы сказаў:

— Мы прымем таварышаў Сталіна і Молатава прыхаць да нас у сталіцу Савецкай Украіны — Кіев, паглядзець, як шчасліва жыве украінскі народ у адзінай дружнай сям'і народаў вялікага СССР.

Лейтнант Кіеўскага артылерыйскага вучылішча тав. Гарбачоў гаварыў аб той радасці, якую выклікала сярэд байцоў і камандзіраў, сярэд усіх працоўных згода таварышаў Сталіна і Молатава багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Украіны. Ён гаварыў аб тым, што Чырвоная Армія заўсёды гатова па першаму закліку

партыі і ўрада стаць на абарону сацыялістычных граніц.

Ярко, пільную прамову сказаў на мітынгу кіраўнік большэвікоў Украіны тав. Н. С. Хрушчов. Ён гаварыў аб магутным сацыялістычным патрыятызме, аб адданасці украінскага народа камуністычнай партыі і вялікаму Сталіну, аб баявой гатоўнасці ўсіх працоўных абараняць радзіму ад фашысцкіх палітычыкаў ваіны.

Стотысячны мітынг з велізарным удзімам пасля прыняцця пільма таварышам Сталіну і Молатаву. У пільмае выбарчыкі Кіева пільпуч:


«Працоўныя Украіны трымаюць поарах сухім, з вінтоўкі — на баявым узводзе. Мы заўсёды памятаем мудрае сталінскае ўказанне аб тым, што неабходна ўвесь наш народ трымаць у стане пастаянна мабілізацыйнай гатоўнасці перад тварам фашысцкай небяспекі ваіны. Пільна ахоўваюць граніцы сацыялістычнай партыі, пільна ахоўвае іх увесь народ, дапамагаючы слаўнай сацыялістычнай выдзімцы выдзімцы і знішчаць фашысцкую агентуру — мярзотных трафіцкістаў, бухарынцаў, буржуазных нацыяналістаў.

Не адзіна павучальны ўрок мелі нямецкія пем-сцярыцы і польскія пільпаны на працягу ўсёй гісторыі. Біў іх наш народ мечамі, віламі, кіямі, сякерамі, ішчтыкамі, таптаў кашытамі сваіх коней. Цяпер будзе бльш не кіямі, а кулямётамі, гарматамі, замалётамі, танкамі, усёй магутнасцю грознай сацыялістычнай ваеннай тэхнікі, усёй сілай сацыялістычнага патрыятызма. Будзе бльш на той тэрыторыі, адкуль прйдуть фашысты, будзе бльш да канца, да поўнага знішчэння. Кіев, 27 мая (па тэлеграфу).

## ТЭЛЕГРАМА ТАВАРЫША М. І. КАЛІНІНА П. Э. БЕНЕШУ

Учора, 27 мая, таварыш М. І. Калінін накіраваў прэзідэнту Чэхаславацкай рэспублікі л-ру Эдуарду Бенешу наступную тэлеграму:

Горада жадаю Вам усякіх поспехаў у Вашай податворнай дзейнасці, накіраванай да падтрымання міжнароднага міру і да захавання незалежнасці Чэхаславацкай рэспублікі на карысць і росвіткі народаў прыгранна Чэхаславацкай. М. КАЛІНІН.



Камандзір Мяскай МТС тав. Шарко Ольга Магініна, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Самыхваліцкай выбарчай акрузе. (Белазофот).

## ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА СТАЛІНА І ЯГО САРАТНІКАЎ

Радасная вестка аб тым, што бліжэйшы саратнікі вялікага Сталіна таварышы Л. М. Кагановіч, М. І. Калінін, А. А. Андрэў, А. І. Мікаян і А. А. Жданаў далі сваю згоду багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, маланяна абяцалі ўсе асяходы, фабрыкі, навуцальныя ўстановы, прамысловыя арселі сталіцы ордэнаноснай БССР.

На мітынгу рабочых і работнік новакавалкоўскага шэха станкабудуўнічага завода імя Кірава з яркай прамовай выступіў стаханавец тав. Александровіч.

— Сянія ў нас вялікае таржаство, гаворыць тав. Александровіч. — Услед за любімым і родным правадзіром народаў таварышам Сталіным і яго баявымі саратнікамі таварышамі Молатавым, Варышылавым і Ежовым далі сваю згоду багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР верныя сыны партыі Леніна — Сталіна, непахісныя барацьбы за ішчпасте рабочых і сялян нашай радзімы таварышы Кагановіч, Калінін, Андрэў, Мікаян і Жданаў.

Таварышы Кагановіч, Калінін, Андрэў, Мікаян і Жданаў — лепшыя саратнікі вялікага Сталіна. Іх ведае беларускі народ як арганізатараў нашых гістарычных перамог у годы грамадзянскай ваіны і ў годы пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва.

І горава ішч выбарчыкаў Гомяля, Вібекоса, Магілева і Мазыра, на долю якіх выпаў такі вялікі гонар — галасаваць за лепшых любімых кіраўнікоў партыі і ўрада.

З велізарным удзімам прайшоў мітынг рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых 2 эмяны механічнага шэха станкабудуўнічага завода імя Варышылава. З цільнай прамовай на мітынг выступіў токар-стаханавец Анатолій Іосіфавіч Малейка.

— Мы рады і горды тым, што наш вялікі правадзір і настаўнік таварыш Сталіне і яго слаўныя баявы саратнікі далі сваю згоду багавянаша ў дэпутаты вярхоўнага органа дзяржаўнай улады нашай ордэнаноснай Беларускай рэспублікі. Гэта натхняе нас на новыя і новыя стаханавыя перамогі.

У гонар выбараў калектыў нашага завода абавязваецца да 20 чэрвеня, на 10 дзён раней тэрміна, выканаць поўнагалоўную вытворчую праграму.

З велізарным удзімам прайшоў мітынг рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых 2 эмяны механічнага шэха станкабудуўнічага завода імя Варышылава. З цільнай прамовай на мітынг выступіў токар-стаханавец Анатолій Іосіфавіч Малейка.

— Мы рады і горды тым, што наш вялікі правадзір і настаўнік таварыш Сталіне і яго слаўныя баявы саратнікі далі сваю згоду багавянаша ў дэпутаты вярхоўнага органа дзяржаўнай улады нашай ордэнаноснай Беларускай рэспублікі. Гэта натхняе нас на новыя і новыя стаханавыя перамогі.

У гонар выбараў калектыў нашага завода абавязваецца да 20 чэрвеня, на 10 дзён раней тэрміна, выканаць поўнагалоўную вытворчую праграму.

## ВЯЛІКІ ГОНАР

Орша. (Спец. кар. «Звязь»). Невычарпальную радасць выклікала сярэд працоўных Аршаншчыны наведанне аб тым, што таварыш Сталіне і яго слаўныя саратнікі далі згоду багавянаша ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Лікуючы мітынгі адбыліся з гэтага паводу на прадпрыемствах, у саўгасах, калгасах, ва ўстановах.

Тысячны калектыў рабочых і служачых ільнякамбіната сабраўся на мітынг разам з катнімі гаспадынямі.

## АДКРЫЎСЯ ЧАРГОВЫ ПЛЕНУМ ЦК КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ

Учора ў менскім ДOME Чырвонай Арміі імя Варышылава пачаў работу III пленум ЦК комсамола Беларусі. Скліканы па рашэнню ЦК ВЛКСМ. У работе пленума прымае ўдзел сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Косарэў і в. а. сакратара ЦК КП(б)Б тав. Лявіцкі. На пленуме прысутнічаюць сакратары абласных, гарадскіх і раённых камітэтаў ВЛКСМ. На вячэрнім пасяджанні ўдзельнікі пленума заслухалі даклад сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Кавалькова аб работе бюро ЦК па выкананню рашэнняў IV і V пленумаў ЦК ВЛКСМ.

Пасля даклада пачаліся ажыўленыя спрэчкі. Выступіўшыя таварышы крытыкуюць аўтарытарную лінію кіраўніцтва былога сакратара ЦК ВЛКСМ Елагіна, а таксама іншых членаў бюро ЦК ВЛКСМ. Выступаючы

таксама падвргаюць крытыцы практыку работы другога сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Кавалькова і загадчыка аддзелам кіруючых органаў тав. Тулякова, якія не толькі слепа падпарадкоўваліся Елагіну, але і выконвалі безумоўна яго дырэктывы.

На вячэрнім пасяджанні выступілі тт. Малюковіч (Капыль), Абласовіч (Петрыковіч), Дамасевіч (Жыткавічы). Яны справядліва крытыкавалі ЦК за адсутнасць кіраўніцтва ішчпынны камсамольскімі арганізацыямі.

# КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНИСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

## ПАСТАНОВА

АНРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ АРШАНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АНРУГІ № 34 ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

### Нікіфара Якаўлевіча НАТАЛЕВІЧА

Разгледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 і 53 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай гарадской выбарчай акрузе № 34.

У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговой выбарчай камісіі **Е. А. МАНИН**, Нам. старшыні камісіі **З. С. САЛАДНОУ**, Сакратар камісіі **М. А. СЦЯПАНОВА**.

Члены камісіі: **Б. В. РЫСІН**, **В. А. ДАШУН**, **П. С. ВІЗНЕР**, **Г. П. ХЕЙФЕЦ**, **Г. В. ВАСІН**.

Совета Беларускай ССР тав. Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча, 1900 г. нараджэння, члена КП(б)Б, выконваючага абавязкі старшыні ЦВК БССР, намеснік Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, пражываючага ў г. Мінску.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай гарадской выбарчай акрузе № 34.

У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговой выбарчай камісіі **Е. А. МАНИН**, Нам. старшыні камісіі **З. С. САЛАДНОУ**, Сакратар камісіі **М. А. СЦЯПАНОВА**.

Члены камісіі: **Б. В. РЫСІН**, **В. А. ДАШУН**, **П. С. ВІЗНЕР**, **Г. П. ХЕЙФЕЦ**, **Г. В. ВАСІН**.



Партызанскі партызанскі лясны савет тав. І. А. Вабіч праводзіць заняткі ў г. Горада Магілёва ў в. Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР (адрас «Варыць воль», Ленінскага раёна). Фото Пачкава (БСР).

## ПАСТАНОВА

АНРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВАЛАДАРСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АНРУГІ № 84 ГОРАДА МАГІЛЕВА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

### Афанасія Фёдаравіча КАВАЛЁВА

Разгледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» пастанавіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валадарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілёва вылучаную аб'яднанымі перадыбарчымі сходам рабочых, інжынераў, тэхнікаў і слугачкоў Магілёўскага вузла Беларускай чыгункі—кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР тав. Кавалёва Афанасія Фёдаравіча, нараджэння 1903 года, члена КП(б)Б, старшыню Савета Народных Камісароў Беларускай ССР, пражываючага ў г. горадзе Менску.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Кавалёва Афанасія Фёдаравіча ў выбарчы бюлетэнь па Валадарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілёва. У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **П. І. ЛІСОУСКИ**, Намеснік старшыні акруговай выбарчай камісіі **Е. С. ФЕРДЗЭР**, Сакратар акруговай выбарчай камісіі **В. М. БУЛДОУ**.

Члены камісіі: **Г. С. ВЕРХАДЛЯ**, **ДАУ, М. І. ГЕЛЬФАНД**, **І. Л. ШУХ**, **МАН, С. С. БЕЛАСОН**, **Е. М. ОНОШ**, **НА**.

Разгледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» пастанавіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валадарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілёва вылучаную аб'яднанымі перадыбарчымі сходам рабочых, інжынераў, тэхнікаў і слугачкоў Магілёўскага вузла Беларускай чыгункі—кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР тав. Кавалёва Афанасія Фёдаравіча, нараджэння 1903 года, члена КП(б)Б, старшыню Савета Народных Камісароў Беларускай ССР, пражываючага ў г. горадзе Менску.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Кавалёва Афанасія Фёдаравіча ў выбарчы бюлетэнь па Валадарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілёва. У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **П. І. ЛІСОУСКИ**, Намеснік старшыні акруговай выбарчай камісіі **Е. С. ФЕРДЗЭР**, Сакратар акруговай выбарчай камісіі **В. М. БУЛДОУ**.

Члены камісіі: **Г. С. ВЕРХАДЛЯ**, **ДАУ, М. І. ГЕЛЬФАНД**, **І. Л. ШУХ**, **МАН, С. С. БЕЛАСОН**, **Е. М. ОНОШ**, **НА**.

## ПАСТАНОВА

АНРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ СЛАБІДЗЕЎСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АНРУГІ № 217 ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

### Нікіты Паўлавіча БАБРОВА

Разгледзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Слабодскай выбарчай акрузе № 217 вылучаную агульнымі сходамі калгаснікаў калгасу «Чырвоны партызан», «Маласінік Мезырыцкага», Слабодскага сельсавета, імя Таварыша, Баброва Нікіты Паўлавіча, 1910 года нараджэння, члена КП(б)Б, брыгадзіра транзитнай брыгады Козенскай МТС,

пражываючага ў вёсцы Слабодзе, Слабодскага сельсавета, Мазырскага раёна.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Баброва Нікіты Паўлавіча ў выбарчы бюлетэнь па Слабодскай выбарчай акрузе.

У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговой выбарчай камісіі **ВАРГАУЧЫН**, Намеснік старшыні Акруговой выбарчай камісіі **СІДАРНКА**, Сакратар камісіі **КАСЮЧАНКА**.

Члены камісіі: **НОВІК**, **ЛАБАНАУ**, **ВОСНЯК**, **ЦЕЛЕС**, **БОБР**, **ВІАНУРНКА**.

## Дзмітрый Сіпаілавіч ГУСЕУ

Акруговая выбарчая камісія Аршанскай сельскай выбарчай акругі № 83 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Гусева Дзмітрыя Сіпаілавіча, 1902 года нараджэння, члена ВКП(б), другога сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці, пражываючага ў горадзе Віцебску.

## Сяргей Петровіч МЕЛЬНІКАУ

Акруговая выбарчая камісія Лепельскай сельскай выбарчай акругі № 16 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Мельнікава Сяргея Петровіча, 1894 года нараджэння, члена ВКП(б), старшыню оргкамітэта ЦК БССР па Віцебскай вобласці, пражываючага ў горадзе Віцебску.

## Глена Матвееўна БАЙКОВА

Акруговая выбарчая камісія Бялыніцкай сельскай выбарчай акругі № 94 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Байкову Глену Матвееўну, 1902 года нараджэння, беспартыйную, работніцу магілёўскага абласнога аддзела НКВД.

## Міхал Ігнатавіч БАГРЫНОУСКИ

Акруговая выбарчая камісія Віцебскай-Фрунзенскай выбарчай акругі № 49 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Багрыноўскага Міхала Ігнатавіча, 1901 года нараджэння, члена ВКП(б), старшыню Віцебскага гарсавета.

## Пракоп Горасімавіч БАЛАШЭНКА

Акруговая выбарчая камісія Чорназемаўскай выбарчай акругі (Магілёў) № 92 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Балашэнку Пракопа Горасімавіча, 1901 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, конюха конзавода.

## Ульяна Іванавна ПРАХАРЭНКА

Акруговая выбарчая камісія Кавалёўскай сельскай выбарчай акругі № 111 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Прахарэнка Ульяну Іванавну, 1907 года нараджэння, члена КП(б)Б, старшыню калгаса «Чырвоны баяц», пражываючага ў вёсцы Туркі, Бабруйскага раёна.

## Харлампій Архіпавіч КАЧМАРОУ

Акруговая выбарчая камісія Цішаўскай сельскай выбарчай акругі № 91 (г. Магілёў) зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Качмарова Харлампія Архіпавіча, 1912 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, машыніста дэпо ст. Магілёў.

## Ігнат Спірыдонавіч ТРУСАУ

Акруговая выбарчая камісія Чырвонапольскай сельскай выбарчай акругі № 90 (г. Магілёў) зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Трусава Ігната Спірыдонавіча, 1900 года нараджэння, члена КП(б)Б, начальніка магілёўскага абласнога сельнагляду.

## Надзежда Карпаўна ПОТЭЦ

Акруговая выбарчая камісія Бягомльскай сельскай выбарчай акругі № 132 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Потэцу Надзежду Карпаўну, 1909 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, старшыню калгаса імя Молатава, Глінскага сельсавета, Бягомльскага раёна.

## Філіп Якімавіч ВОЛКАУ

Акруговая выбарчая камісія Бялыніцкай сельскай выбарчай акругі № 93 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Волкава Філіпа Якімавіча, 1909 года нараджэння, беспартыйнага, трактарыста, пражываючага ў вёсцы Сіпайлы, Бялыніцкага раёна.

## ПАСТАНОВА

АНРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ КАЛІНІНСКАЙ ВЫБАРЧАЙ АНРУГІ № 160 ГОР. МЕНСКА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР

АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

### Аляксандра Іванавіча КАЗЛОВА

Разгледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Калінінскай выбарчай акрузе № 160 г. Менска вылучаную аб'яднанымі перадыбарчымі сходам рабочых, інжынераў, тэхнікаў і слугачкоў павароваў павароваў завода «Беларусь», завода малочных ніслот, кафельнага завода, дражджавога завода «Пролетарый», біянічнай фабрыкі, 1-й механічнай пярэня, вытворчага камбіната Менскага, транспарта Менскага, арцель «Напрамонт», «Чырвоны абутнік», «XVI МОД», курсантаў, імендзіраў і палітработніцу Менскага вярхоўнага вышэйшага, медыцынскага работніка 2-га

клінічнага гарадна, Беларускага ўніверсітэта, на якім прысутнічала 4.200 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. АЛЯКСАНДРА ІВАНАВІЧА КАЗЛОВА, нараджэння 1905 года, члена ВКП(б), палітрука І-скай часці, пражываючага ў г. Менску.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Аляксандра Іванавіча Казлова ў выбарчы бюлетэнь па Калінінскай выбарчай акрузе № 160 г. Менска.

У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговой выбарчай камісіі **А. КАРАУЧАНКА**, Намеснік старшыні **Н. РАМАНОУСКИ**, Сакратар **Ф. ДЗЯМІДАУ**.

Члены камісіі: **Б. ЗЭЛЬНІН**, **Г. ДЗЕМЕНЦЕУ**, **П. КАЗІС**, **ВА, М. ХОБАТ**, **Д. ГОРЫН**.

## ВЯЛІКІ ВЫТВОРЧЫ ЎЗДЫМ

«ВІЦЕБСК» (Нар. «Звязда»). Павелічэнне аб згодзе вялікага Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў, любімых іраўнікоў партыі і ўрада беларусаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР выклікала сярэд рабочых віцебскіх прадпрыемстваў вялікі вытворчы і палітычны ўздзім.

Пасюсю стыханец, ударнік, партыйны брандзі і ленты значна павялічылі сваю прадукцыйнасць. Рабочыя чацвертай ленты змянілі «Б» пра палітычны фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» за апошнія два дні павялічылі сваю вытворчасць на 12% проц., а рэйны яны норму не выконвалі.

Пачала выконваць свае заданні на 118 і больш процантаў адзінаццатага ленты гэтай жа змены.

Стыханец бруднага цеха т. Галю-

чэна 25 мая даў 230 проц. формы, уложыўшы праца паліто стыханец Дэрабін — 296 проц., стыханец тав. Шарыкава — 307 проц. і інш.

На фабрыках, заводах, вучэбных установах праходзіць мітынг і сходы па паводу згоды вялікага правадары таварыша Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў балатыроўка ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Рабочыя, работніцы, інжынеры, тэхнікі, работнікі павузі і мастацтва, байцы, камандыры і палітработнікі нашай доблеснай Чырвонай Арміі выказваюць сваё захапленне і заўважылі, што ў гістарычны дзень — 25 чэрвеня адладуць свае галасы кандыдатам сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, лепшым людзям нашай сацыялістычнай радзімы.

**З. ЛАРЫСАУ.**

## СОВЕЦКАЯ ГРУЗІЯ

Прайшоў 17 з лішнім год, як Грузія стала савецкай рэспублікай. Да непалавельнасці змянілася яна за гэты час. Каб гэтай уявіць сабе змены, якія там адбыліся, трэба ведаць, што прадстаўляла сабой Грузія да савецкай улады.

Грузія — старадаўняя краіна, яна была вядома яшчэ за тысячы год да нашай эры. Ва ўсе перыяды сваёй гісторыі грузінскі народ, будучы адружаным больш магутнымі народамі, якія ўсюляк дамагаліся яго пакарання і падлегласці, мужна і самааддана абараняў сваю тэрыторыю, сваю палітычную незалежнасць, сваю мову і культуру. Толькі ў пачатку XIX стагоддзя грузінскі народ, знісены ў беззастойнай барацьбе са знешнімі ворагамі, страціў палітычную самастойнасць. Грузія стала тады калоніяй Расійскай імперыі.

Царскі ўрад праводзіў у Грузіі самую бесшаснавую русіфікацыйную палітыку. Грузінская мова, на якой было напісана многа арыгінальных твораў, і ў ліку і бесшаснавая паэма геніяльнага паэта Шота Руставелі «Віпхэ-Ткасані» («Віпхэ» в тигровой шуре) жорстка праследвалася. У правядзенні русіфікацыйскай палітыкі царскі ўрад асправаў на грузінаў дзікае сааказанне-кажынае саслоўе, у асаблівасці на яго верхавіну.

Сяляне Грузіі аказаліся пад двайным гнётам — рускага царства і грузінскай феадалаў. Пабро, галты, уніжэнні і вялікае дзішні да страшэнных рамераў. Сяляне адказвалі на гэта ўзброеным паўстаннем. У народнай барацьбе з рускім самадзяржаўем і грузінскім памешчыкам-прыгоннікам гінулі тысячамі і дзесяткамі тысяч грузінскіх, абхазскіх і асецінскіх сялян. У гэтай барацьбе яны былі адзінокі і таму доўгі час пераілі паражэнні.

У канцы XIX стагоддзя на сцэне з'яўляюцца рабочы клас Грузіі. З гэтага часу на чале барацьбы грузінаў народна за сваё вызваленне становіцца грузінскі рэвалюцыйны пралетарыят.

У апошнія дзесяцігоддзі XIX века ў рабочы масы Грузіі (Тбілісі, Батумі), пад непарывным удзелам рэвалю-

Конт усёй валавой прадукцыі прамысловасці Грузіі ў 1913 годзе склаў 28 мільянаў рублёў. А ў 1938 годзе конт валавой прадукцыі сацыялістычнай прамысловасці Грузіі (без лесной, рыбнай, а таксама без прамысловай калерарыі) падняўся да 784,2 млн. руб. за 1937 г., па паярэдніх палітках, ён склаў ужо 941 млн. руб. (у цэнах 1926—1927 г.). Яшчэ ў 1924—1925 г. удзельная вага прамысловасці Грузіі ў аб'ём абсалютным росце прадукцыі сельскай гаспадаркі яна паднялася ўжо да 75,2 проц.

У мінулым вялікі адсталяў у прамысловасці адносна краіна, Грузія ператварылася ў індустрыяльна-аграрную краіну.

У Савецкай Грузіі ўзніклі нестчы галіны прамысловасці: машынабудаваньне, тэкстыльная, цэментная, кансервавая, цукровая. Створаны буйныя фабрычныя аб'екты. Існавалі раней галіны прамысловасці — марганцавая, каменнаугалёвая, скура-абутковая — карэным чынам рэканструаваны і расшыраны.

Рост прамысловасці Грузіі адбываецца на базе буйнага развіцця электрабудаваньня, галоўным чынам будаўніцтва гідрэлектрычных станцыяў. Пабудаваны Зэма-Аўчалыска, Рюмская, Аджарын-Цхалхульская гідрэлектрастанцыі, будуюцца станцыі на раце Храм, Сухумская, Алазаская.

Прымітаўная сельская гаспадарка Грузіі зараз карэным чынам перабудавана. Толькі пры савецкай уладзе яна атрымала сваё сапраўднае значэнне. На першы план паставілі развіццё чайнай справы, цытрусавых насаджэнняў і іншых субтрапічных і спецыяльных культур, у вышэйшай ступені пярэняных для працоўных мас савецкай краіны і неабходных для развіцця некаторых важнейшых галін прамысловасці.

Грузія ў бліжэйшы час павінна забяспечыць усё сваё чаем, цытрусамі і іншымі прадуктамі субтрапічных культур. Пад чым у даны момант занята каля 45.000 гектараў. Гатонага каля, які не ўстае на сваіх якасцях лепшым цытрусам і кітайскім сартам,

Усеагульнае навуковае ажыццяўленне ў сельскай мясцовасці і аб'ёме чытрыхожы, а ў гарадах — у аб'ёме палітны сярэдняй школы. У пачатковы і сярэдніх школах Грузіі навукавічы ашылі 680.000 дзецей, г. зн. у 16—17 разоў больш, чым у 1915 годзе. У 1938 у ВНУ вучыцца ашылі 22.000 студэнтаў, у тэхнікумах — ашылі 32.000, на рабфаках — каля 5000.

Знешнія ворагі народа, менавіта імпэрыялістычныя агенты фашызму нанеслі вялікую шкоду сацыялістычнай гаспадарцы Грузіі. Яны прававалі сарваць пераможны ход сацыялістычнага будаўніцтва. Працоўныя Грузіі, узброеныя мудрымі ўказанымі таварышаў Сталіна, знішчылі ашылы воражы гнёды. Польшым наймітам фашызму ўдалося і ніколі не ўдацца сарваць пераможны будаўніцтва сацыялізма ў Грузіі, які в усеім Савецкім Саюзе. Фашысцкія шпіёны і дыверсанты будучы знішчаны ўсе да аднаго.

З вялізарным натхненнем Грузія першай з савецкіх рэспублік адкрыла выбарчую кампанію ў Вярхоўны Совет рэспублікі.

На многатэсных мітынгах у Тбілісі, Батумі, Кутаісі, Чычатуры і іншых гарадах першымі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР былі вылучаны правадары народаў таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнік — глава савецкага ўрада таварыш Молатаў.

Невыказана была радасць грузінскага народа, калі стала вядома аб згодзе таварышаў Сталіна і Молатава балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузіі ад Ленінскай і Сталінскай выбарчых акруг г. Тбілісі. Грузінскі ўрад апраўдае гэты высокі гонар, аказвае яму правадары партыі і ўрада Савецкага Саюза.

12 чэрвеня Грузія пакажа нескрываючым чынам сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Яна пашле ў свой Вярхоўны Совет лепшых сваіх суюноў і дачок, беззастойна аднаўляе палітны партыі Леніна—Сталіна і сацыялістычнай рэдацыі.

ПАРТИЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

НА МЕНСКОЙ ГАРАДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КАНФЕРЭНЦЫ

17 мая ў Вялікім зале Дома партыі актыва адкрылася V менская гарадская партыйная канферэнцыя. На канферэнцыі прысутнічалі 139 дэлегатаў з рашаючым голасам. Адсутнічалі па невядомых прычынах 24 дэлегаты. Выбары кіруючых органаў праходзілі арганізавана.

Ад доўга неамаўкаючых апладысментаў і вокаліў «ура» канферэнцыя перайшла да гаваровага прэзідыума. Гэты прэзідыум вядуць таварышы Малаціў, Варашылаў, Калінін, Андрэеў, Мікаеў, Чубар, Жданавіч, а таксама Дзмітрав, Сямона і Хожа Дыяса.

Ура аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Падобнае аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Падобнае аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Падобнае аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Падобнае аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Падобнае аднадушна прынялі тэлеграму большэвіцкай горада Менска заўважваючы таварышы Сямона і Хожа Дыяса, якія да канца выкарыстоўвалі партыйна-буржуазныя і нацыяналістычныя бандыты, дастойна правялі выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

нак на яе запрашаюць стаханавцаў і іншых галін народнай гаспадаркі. Гэта няправільна. Трэба практыкаваць скіжанае стаханавцаў дыферэнцыяла. Гэта дасць большую карысць.

— Сакратар гаркома тав. Матвееў, — гаворыць т. Крайко, — спыніўся падрабязна на пытанніх разгону ворагаў партарганізацыі. Аднак гарком мару на падбіраў новыя кадры ў партыйны апарат. Толькі перад раённымі партыйнымі канферэнцыямі былі выбраны другія і трэція сакратары райкомаў. А іх жа можна было падбраць значна раней. Апарат гаркома і зноў яшчэ поўнасьцю не ўкамплектаваны. Гэта адбываецца на стане партыйнай работы.

Зусім недастаткова праведзена работа з партыйным актывам. Адноў нарком, які сядзець са мною побач, запытаў, хто ажыцвяляе канферэнцыю. Такім чынам, нарком не ведае сакратара гаркома тав. Матвеева.

— Нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

— Адсутнічае неабходнае выхаванне кандыдатаў партыі, работа са спачувальнымі і камсомлацкай у гаркоме не было калектыўна-нацыяналістычна дзяля і прывядзе ў кіраўніцтва. Я з'яўляюся членам гаркома. Павінен заявіць, што ніколі я не атрымаў ніякіх даручэнняў, не ўцягнуўся ў партыйную работу. Адноў раз мне трэба было вырашыць неадкладнае пытанне.

Ранейшыя да тав. Матвеева. Зваю на тэлефону да тэхнічнага сакратара, прашу перадаць т. Матвееву, каб прыняў, глуміўся неамаўкаючы адкладна, але ён адказаў, што тав. Матвееў заняў і прыняў не можа. Такім чынам, члену пленума п'ятыя выпасці да сакратара гаркома для вырашэння важных пытанняў партыйнай і гаспадарчай работы.

— У нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

нак на яе запрашаюць стаханавцаў і іншых галін народнай гаспадаркі. Гэта няправільна. Трэба практыкаваць скіжанае стаханавцаў дыферэнцыяла. Гэта дасць большую карысць.

— Сакратар гаркома тав. Матвееў, — гаворыць т. Крайко, — спыніўся падрабязна на пытанніх разгону ворагаў партарганізацыі. Аднак гарком мару на падбіраў новыя кадры ў партыйны апарат. Толькі перад раённымі партыйнымі канферэнцыямі былі выбраны другія і трэція сакратары райкомаў. А іх жа можна было падбраць значна раней. Апарат гаркома і зноў яшчэ поўнасьцю не ўкамплектаваны. Гэта адбываецца на стане партыйнай работы.

Зусім недастаткова праведзена работа з партыйным актывам. Адноў нарком, які сядзець са мною побач, запытаў, хто ажыцвяляе канферэнцыю. Такім чынам, нарком не ведае сакратара гаркома тав. Матвеева.

— Нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

— Адсутнічае неабходнае выхаванне кандыдатаў партыі, работа са спачувальнымі і камсомлацкай у гаркоме не было калектыўна-нацыяналістычна дзяля і прывядзе ў кіраўніцтва. Я з'яўляюся членам гаркома. Павінен заявіць, што ніколі я не атрымаў ніякіх даручэнняў, не ўцягнуўся ў партыйную работу. Адноў раз мне трэба было вырашыць неадкладнае пытанне.

Ранейшыя да тав. Матвеева. Зваю на тэлефону да тэхнічнага сакратара, прашу перадаць т. Матвееву, каб прыняў, глуміўся неамаўкаючы адкладна, але ён адказаў, што тав. Матвееў заняў і прыняў не можа. Такім чынам, члену пленума п'ятыя выпасці да сакратара гаркома для вырашэння важных пытанняў партыйнай і гаспадарчай работы.

— У нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

нак на яе запрашаюць стаханавцаў і іншых галін народнай гаспадаркі. Гэта няправільна. Трэба практыкаваць скіжанае стаханавцаў дыферэнцыяла. Гэта дасць большую карысць.

— Сакратар гаркома тав. Матвееў, — гаворыць т. Крайко, — спыніўся падрабязна на пытанніх разгону ворагаў партарганізацыі. Аднак гарком мару на падбіраў новыя кадры ў партыйны апарат. Толькі перад раённымі партыйнымі канферэнцыямі былі выбраны другія і трэція сакратары райкомаў. А іх жа можна было падбраць значна раней. Апарат гаркома і зноў яшчэ поўнасьцю не ўкамплектаваны. Гэта адбываецца на стане партыйнай работы.

Зусім недастаткова праведзена работа з партыйным актывам. Адноў нарком, які сядзець са мною побач, запытаў, хто ажыцвяляе канферэнцыю. Такім чынам, нарком не ведае сакратара гаркома тав. Матвеева.

— Нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

— Адсутнічае неабходнае выхаванне кандыдатаў партыі, работа са спачувальнымі і камсомлацкай у гаркоме не было калектыўна-нацыяналістычна дзяля і прывядзе ў кіраўніцтва. Я з'яўляюся членам гаркома. Павінен заявіць, што ніколі я не атрымаў ніякіх даручэнняў, не ўцягнуўся ў партыйную работу. Адноў раз мне трэба было вырашыць неадкладнае пытанне.

Ранейшыя да тав. Матвеева. Зваю на тэлефону да тэхнічнага сакратара, прашу перадаць т. Матвееву, каб прыняў, глуміўся неамаўкаючы адкладна, але ён адказаў, што тав. Матвееў заняў і прыняў не можа. Такім чынам, члену пленума п'ятыя выпасці да сакратара гаркома для вырашэння важных пытанняў партыйнай і гаспадарчай работы.

— У нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоўвае прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаррайкома тав. Власава.

У сваім дакладзе тав. Матвееў расказаў, што пачынаючы з 1937 года, член партыі і прыгаворна да крими-нальнай адназначна. Зусім правільна, ён выключыў з партыі і нейкім чынам спажывае адназначна на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Соркін, — зусім недастаткова займаецца партыйнымі ўзнікаючымі і палітычнымі ўзрушэннямі. Гарком арганізаваў вучоў сакратароў партыі і партаргаў, але заняткі пачалі сістэматычна зрывацца.

Буйным недахопам у работе гаркома з'яўляецца тое, што ён абсалютна партыйна арганізацыя, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не ажыцвяляў іх. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нельга дабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць тав. Гамчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік».

ГОМЕЛЬСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

ГОМЕЛЬ, 28 мая. (Спец. нар. «Звязда»). 27 мая ўвесь дзень прадаўжаліся спрэчкі па справах адначасна ЦК КП(б)Б па Гомельскай вобласці. Выступіўшы таварышы адначасна, што ў работе оргбюро і яго сакратароў тт. Кургана і Былінскага перажалі асуджэння кабінетныя метады кіраўніцтва — сакратары мала бавалі на месцах, не ведаюць жыцця прырочных партарганізацыі. У дакладзе тав. Курган нават не змяг адказаў на колькі процантаў вымаган план сідубы па вобласці.

Дэлегаты рэзка крытыкавалі оргбюро за слабае кіраўніцтва работай па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Гэта пытанне таксама не знайшло дастаткова асветлення ў справаздачным дакладзе. Між тым ліквідацыя вынікаў шкодніцтва ідзе надзвычай марудна. Асабліва прэжна прычына на месцах органы пракуратуры па барацьбе з варожай дзейнасцю контррэвалюцыйных элементаў.

Вобласць адстае з выкананнем важнейшых гаспадарча-палітычных кампаніяў. Відаль, прычыны адставання праба шукаць у першую чаргу ў слабай барацьбе па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва. Між тым выступіўшы таварышы па прыкладу дакладчыка не ўскрылі прычыны дрэннай работы вобласці.

Другім недахопам спрэчкі з'яўляюцца ўмацаванне пытаннаў унутрыпартыйнага жыцця. Гэта тым больш недаправаляна, што партыйна-масавае работа ў вобласці пастаўлена яшчэ надзвычай дрэнна. У ралце арганізацыі вылучае гісторыі партыі заканчваюць на перадастрычкім перыядзе. Ніхто не цікавіцца паспяхавасцю слухачоў і наведваннем гуртоў. Ва Уваравіцкім, Будакашалеўскім, Свяціланіцкім раёнах і ў самім горадзе Гомелі яшчэ як след не наладжана агітацыяна-масавае работа.

Сёння — працяг работы канферэнцыі.

М. АСТАПЕНКА.

АДРКУЛЬСКАЯ МАГІЛЕўСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

МАГІЛЕЎ. (Спец. нар. «Звязда»). 28 мая, у 6 гадзін вечара, у памяшканні гарадскога тэатра, адкрылася першая абласная канферэнцыя КП(б)Б. Канферэнцыю адкрыў сакратар оргбюро ЦК КП(б)Б па Магілеўскай вобласці тав. Рапініскі. На канферэнцыі прысутнічаюць 297 дэлегатаў з рашаючым і 62 з дарачым голасам.

У гонаровы прэзідыум канферэнцыі аднадушна выбрала членаў Палітбюро на чале з таварышам Сталіным, а таксама таварышаў Дзмітрав, Тэльмана і Хожа Дыяса. Выбранне ў ганаровы прэзідыум таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў таварышаў Малаціва, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Мікаея, Андрэева, Чубара, Жданавіча і Ежова вылілася ў бурную дэманстрацыю адзінаства, маналітнасці і згуртаванасці вакол сталінскага ЦК партыі і любімага правядыра таварыша Сталіна.

— Няхай жыве наш родны, любімы Сталін!

— Правадзю сымпалістычных перамо таварышу Сталіну — ура!

— Лепшым саратнікам таварыша Сталіна — ура!

Пад грым апладысментаў і вокаліў «ура!» канферэнцыя прыняла тэкст прывітальнага пісьма любімому правадзю народаў таварышу Сталіну.

Канферэнцыя заслухала справаздачны даклад сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б па Магілеўскай вобласці тав. Рапінскага.

Сёння пачынаюцца спрэчкі па дакладу.

та па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

На канферэнцыі з прамовай выступіў выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаў. Ён сканспэктываваў увагу дэлегатаў на важнейшых пытаннях партыйнай і гаспадарчай работы.

Ахарактарызаваўшы дасягненні КП(б)Б за перады з XVI з'езда КП(б)Б, тав. Волкаў заявіў, што супакойнаца на гэтым ні ў якім выпадку нельга.

Трэба заўсёды памятаць указанне таварыша Сталіна аб капіталістычным варужэнні і не спыняць барацьбы за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва, выжарочваючы да канца астатні варожыя элементы.

Далей тав. Волкаў гаворыць аб ролі палітычнай актывнасці партыйных мас і ставіць задачу — яшчэ больш разгортаць крытыку і самакрытыку, без чаго не можа быць забеспечан поспех у работе.

Закранаючы пытанне аб выкананні рашэнняў студэнцкага Пленума ЦК КП(б)Б, ён падкрэслівае неабходнасць паліпавынення работы па росту партыі ў прыватнасці за лік камсомлаца.

З велізарным натхненнем канферэнцыя сустрэла тую частку прамовай тав. Волкава, дзе ён расказаў аб выключнай урадзе і клопатах ЦК КП(б)Б, саюзнага ўрада і асабліва таварыша Сталіна аб беларускім народзе.

— Па ўсіх пытаннях, па якіх-бы мы ні звярталіся ў ЦК КП(б) і ў СНК СССР, — мы ніколі не атрымавалі адмаўлення.

Канферэнцыя наладзіла працяжную авашчу ў гонар сталінскага ЦК КП(б)Б, у гонар вынікага Сталіна.

На вычэрнім пасяджэнні 27 мая спрэчкі па справаздачым оргбюро ЦК КП(б)Б па Гомельскай вобласці былі спынены. Усяго выказаўся 36 таварышаў з запісаўшыхся 48.

Р. ДОДЗІН.



27 мая адкрылася V менская гарадская партыйная канферэнцыя. На здымку: група ўдзельніц партыйнай канферэнцыі (злева направа) тт. А. П. Штанюк — сакратар гаркома, Г. А. Полюк — начальнік падраздзялення Менскага аддзялення Цэнтральнага выканаўчага ўрада, І. М. Мадары, ардынанс С. Ф. Лісоўца, батальённы камісар Т. І. Мядведзеў і загадчык АКНО ЦК КП(б)Б тав. Велееў. Фота І. Мазалева (ФОФ).

РАШУЧА ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ БССР

Ф. А. НОВІКАВА, заг. аддзелам школ і навукі ЦК КП(б)Б

Усе неабходнае для далейшага развіцця вышэйшай школы, для росквіту вышэйшай асветы.

Вялікіх поспехаў дасягнула савецкая перадача навука і ў нашай Беларускай Савецкай Сымпалістычнай Рэспубліцы. Да рэвалюцыі на Беларусі не было ні адной вышэйшай навучнай установы, мільёны людзей жылі ў невуцтве і цемры, беларуская мова была забаронена, нацыянальная культура была пад ботам перагата самалазаражы.

За год савецкай улады беларускі народ стварыў сваю працоўную інтэлігенцыю — настаўнікаў, атрамаў, уацоў, інжынераў, пісьменнікаў, навуковых работнікаў.

Вялікія задачы ставяць перад намі ў галіне ідэяна-палітычнага выхавання нашага студэнцтва. Неабходна шырока разгарнуць справу палітычнай асветы студэнтаў, каб яны добра арыентаваліся ў пытанніх міжнароднага развіцця нашай краіны. Трэба ўзброіць наша студэнцтва вялікай рэвалюцыйнай тэорыяй Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

Барацьба за выдатную вучоў павінна спалучацца з актывным удзелам усяго студэнцтва ў агульнапалітычным жыцці краіны. На парадзе трэба абмеркаваць пытанні аб павышэнні ўдзельнай вагі грамадзянска-палітычных дысцыплін у вучэбным плане нашых вышэйшых навуковых устаноў. Гэта павінна спрыяць таму, што наш савецкі студэнт павінен навукава ў БНУ самастойна працаваць над тэорыяй марксізма-ленінізма, умець на практычнай работе скарыстоўваць набытыя веды.

Нікуды не вярта такога становішча, калі ў многіх нашых вышэйшых навуковых устаноў адсутнічаюць палітуркі павышанага тыпу па вывучэнню тэорыі марксізма-ленінізма. Зусім дрэнна, калі за ўвесь мінулы год у многіх нашых ВНУ было зроблена па 1—2 даклады аб міжнародным становішчы. Вось чаму неабходна абавязкова забеспечыць правядзенне палітуркаў ва ўсіх інстытутах. Кіраўнікі інстытутаў, сакратары партыі павінны перадаваць гэту работу студэнцкім арганізацыям, а пераважна самі павінны кіраваць ёю.

На парадзе трэба аддаць вялікую увагу абмеркаванню вучэбных планаў і праграм БНУ. Вядома-ж, што вучэбныя планы з'яўляюцца яшчэ няпоўнацэннымі (адсутнічае стабільнасць вучэбных планаў, няма пасладоўнасці ў размяшчэнні сумежных дысцыплін, няроўнамерна размяжываны дысцыпліны па семестрах, гадах і т. д.).

Карэным чынам неабходна знізіць шматрамятнасць, бо на асобных факультэтах, напрыклад, у некаторых меншых інстытутах, колькасць дысцыплін у семестры дасягае 13. Многа ёсць недахопаў і ў галіне арганізацыі вытворчай практыкі.

Усе намаганні трэба прыкласці да таго, каб да новага вучэбнага года забеспечыць нашы навучныя ўстановы стабільнымі, высокажарнаымі вучэбнымі планаў і праграмамі.

Задача навады (работніцкай) вышэйшай школы БССР заключаецца ў тым, каб да большэвіцкага абмеркавання пытанне набору на новы 1938—39 вучэбны год, разамрававання новага прыёму па факультэтах, вызначэння профілю інстытутаў і аліцы дробных інстытутаў, не забяспечваючых неабходнай падрыхтоўкі нашага студэнцтва.

Трэба звярнуць асаблівую увагу на вылучэнне ў вышэйшых школах БССР маладых навуковых работнікаў. Навуковыя работнікі, паказваючы слаба аднымі справе партыі Леніна-Сталіна, справе народа, павінны быць вылучаны на адказныя ўчасткі навуковай работы. Безумоўна, што кіраўнікі ВНУ павінны ўсяляк ажыцвяляць дапамогу вылучаным таварышам.

Вялікія задачы ставяць перад ВНУ ў галіне забеспячэння пісьменнасці студэнтаў па рускай мове. Задача заключаецца ў тым, каб з вялікай настойлівасцю ўзяцца за ліквідацыю ганебнага адставання па мовах ва ўсіх вышэйшых навуковых устаноў, за ліквідацыю вынікаў

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР аб ходзе с'ябы яравых па абласцях і раёнах БССР на 25 мая 1938 г. (у проц.)

Table with columns: ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ, Усяго пасеваў яравых у тым ліку (у проц. ад пачатковага запаса), Пасеваў пшаніцы, Купчасты, Бульбу, Кармавак кармальных і сілавых, Пасеваў пшаніцы і яравых у тым ліку, Працэнтнае наважэнне асобна, Выхад яравых у тым ліку.



150.000 рублёў за дзень атрымаў у 1937 годзе калгас імя Фрунзе, Рэчыцкага раёна. У гэтым годзе калгас амагачаў за дзень больш за ўрадавага і прадстаўлен на ўсеагульнай сельгаснавадаручай выставцы. На здымку: асцяжнік калгаса (справа налева) тт.: Хадоркіна і Мінарчанка. Фото Н. Салавейчыка.

ПЛЕНУМ ЦК ІСПАНСКОЙ КОМПАРТЫ

БАРСЕЛОНА, 26 мая. (БЕЛТА). 25 мая на пленуме Цэнтральнага Камітэта Іспанскай камуністычнай партыі выступіў член Палітбюро Міхе і сакратар Мадрыдскага правінцыяльнага камітэта партыі Дыегес, які патрабавалі ўмацавання антыфашыскага альянсу. Пасля раду выступленню было зачы-

тана пісьмо Генеральнага сакратара партыі Хозе Дыаса, які ўказаў на адказнасць партыі перад народам у гэты момант. Пленум прыняў прытаненне на імя Хозе Дыаса з пажаданнем яму хутэйшага выздараўлення. На заключным пасяджэнні з прамовай выступіла Даларэс Ібаруры.

З'ЕЗД КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ ЗША

НЬЮ-ЁРК, 27 мая. (БЕЛТА). У сувязі з адкрыццём Х з'езда камуністычнай партыі ЗША, у «Мэдэсон сквер Гардэн» адбыўся масавы мітынг. На мітынгу прысутнічала звыш 22 тысяч чал. Выступіўшы з прамовай Генеральна сакратар Цэнтральнага Камітэта партыі Эрл Браўдэр указаў на неабходнасць стварэння шырокага дэмакратычнага фронту накіраванага на барацьбу з фашыскай небяспекі і вайной. «Камуністычная партыя, — заявіў Браў-

дэр, — заклікае дэмакратычную большасць амерыканскага народа да адзінацтва. Задача гэтага з'езда заключаецца ў тым, каб намешчы шляхі для стварэння такога альянсу». Старшыня камітэта Фостар указаў на значны рост камітэта ЗША і камсамолу. — У сучасны момант, — сказаў ён, — амерыканская камітэтыя налічвае ў сваіх радах 75 тысяч членаў і камсамольская арганізацыя — 20 тысяч членаў.

ЧЭХАСЛАВАЦКІ НАРОД НЕ АДСТУПІЦЬ ПЕРАД ФАШЫСЦКАЙ ПАГРОЗАЙ

ПРАГА, 28 мая. (БЕЛТА). У сувязі з патрабаваннем Генлейна партыі аб вывадзе войск з Судэцка-Намечкай вобласці намеснік старшыні Савета міністраў Чэхаславацкай дэмакратычнай партыі (соцыял-дэмакрат) заявіў карэспандэнту газеты «Права ліду» наступнае: «Урад дзейнічаў зусім абдуманна, калі ён рашыўся 21 мая на некаторыя мерапрыемствы па забеспячэнню абароназдольнасці дзяржавы. Гэта было абсалютна неабходна, бо гэтыя мерапрыемствы выцякалі з пэўнай сітуацыі» (гутарка ідзе аб канцэнтраванні германскіх войскаў на чэхаславацкіх граніцах і аб правакацыйных выпадках Генлейнаўна ў сувязі з падрыхтоўкай муніцыпальных выбараў); «яккуль становішча не змянілася, урад не можа адмовіцца ад замацавання правальных ім мерапрыемстваў. Ніхто на ўрадзе інакш не мысліў. Толькі выміралы народ адмаўляцца ад гарантыі свайго незалежнасці і адступае перад небяспекі». Бульвае спакойны: усе члены Урада пачувалі, што яны дзейнічаюць, выказаўшы волю ўсёй нацыі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ. У сектары Леванта — у раёне кала дэ Ля Сельва — мяцежнікам ля раду атак, падтрыманых вялікакласца артылерыі і авіяцыі, уда ся заняць вышнімі 1533 і ўзгорак та-Люсія. У выніку паспяховай атакі гэтыя вышнімі былі зноў заняты рэспубліканцамі. Інтэлігенцыя бая былаюцца ў раёне Кастэльфорда, мяцежнікам паню цыжых страт уда ся неважкі прасунуць свае лініі.

СТРАТЫ ФАШЫСЦКАЙ АВІАЦЫІ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 27 мая. (БЕЛТА). Агенцтва паведамляе, што з пачатку вайны па 25 мая рэспубліканскай авіяцыі і зенітным батарэям збіта германскіх і італьянскіх самалётаў тым ліку 29 бомбардыроўшчыкаў знішчаны.

БАМБАРДЫРОВАКА ФАШЫСЦКАЙ САМАЛЁТАМІ ФРАНЦУЗСКАГА ГОРАДА СЕРБЕРА

ПАРЫЖ, 28 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Эспанья, эскадра самалётаў іспанскіх мяцежнікаў бомбардырвала вазкал горада Серберэ французскай тэрыторыі, паблізу іспанскай граніцы. Фашысцкія самалёты скінулі пяцьдзесят бомб. Бамбардэроўка зруйнавала два будынкі і калы пасажырскіх вагонаў; бесьлі раненых.

Агенцтва Гавас паведамляе, глева французскага ўрада Дала аддаў распараджэнне камандуюча 16 армейскім раёнам выехаць у Сербію і прыняць меры для ўмацавання і абароны авіяцыі.

ПРЫГОВОР ПА СПРАВЕ МАДРВА БУХАРЭСТ, 27 мая. (БЕЛТА). Глева мыскае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што ваенны суд 2-га армейскага корпусу вынес прыговор па справах шпіёнскай арганізацыі Кадану. Глева шпіёнска-фашыскай «левай гвардыі» прыгаворыў да с'ядзі год катаржных работ, пазаваў іна грамадзянскіх правоў на працяг паці год і па пакрыцця сулоных дэстаў у размеры двух тысяч дэстаў.

АНТЫФАШЫСЦКАЯ ДЭМАНСТРАЦЫЯ У ВЕНЕ

ПРАГА, 27 мая. (БЕЛТА). Глева «Права ліду» паведамляе, што ў Вене адбылася новая рабочая дэманстрацыя. Дэманстранты пратэставаў супроць увядзення хлебных кар Глева піша, што толькі ў Вене атэвана 600 чалавек, сярод якіх андэцяцца таксама відныя кіраўнікі арыёрыіскіх нацыянал-соцыялістаў.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАЎ МАСТАЦТВАЎ

26 і 27 мая ў горадзе Менску праходзіла ўсебеларуская нарада аэтыва работнікаў мастацтваў, скліканая ўпраўленнем па справах мастацтваў і спецыяльнага мастацтва ў Маскве ў 1939 годзе і заступала інфармацыю аб рабоце тэатраў, музыкальных устаноў і інш. мастацкіх арганізацый па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Савет БССР.

Дыяклад аб падрыхтоўцы да дэкады Беларускага мастацтва ў Маскве зчыбіў начальнік Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Пагапейка. Мерапрыемствы, якія намечаны на рашэннем бюро ЦК КП(б) і СНК БССР па падрыхтоўцы дэкады, патрабуюць ад усіх работнікаў мастацтваў нашай ордэназнаснай БССР велізнай работы, работы па ўздому ўсёго фронту мастацтваў БССР. Аднак, т. Пагапейка ў сваім дыякладзе нічога канкрэтнага не сказаў аб тым, што-ж робіцца зараз, пасля рашэння бюро ЦК КП(б) і СНК БССР, як гэтае рашэнне праводзіцца ў жыццё. Вось чаму выступленні работнікаў тэатраў, музыкальных устаноў, мастакоў і кампазітараў з розкай крытыкай работы Упраўлення па справах мастацтваў былі абсалютна правільнымі.

Работнікі мастацтваў прама і адкрыта ставілі пытанне аб тым, што Упраўленне па справах мастацтваў не забяспечвае кіраўніцтва фронтам мастацтва, а яго аддзельны — тэатральны, музыкальны, мастацкі — някім аўтарытэтам у работнікаў мастацтваў не карыстаюцца, дэлемагі ніякай не аказваюць. Выступаўшыя таварышы велімі правільна крытыкавалі аддзел культуры і работы ЦК КП(б)В, які тасам мірыцца з дрэннай работай Упраўлення па справах мастацтваў.

Рэзка і правільная крытыка, аднак неспадабалася тав. Пагапейку і ў сваёй заключнай прамове ён з прыўзнятым голасам паспрабаваў пакрычыць на тых, хто сапраўды правільна крытыкаваў Упраўленне, зноў абняў прыглыб «неадкладна» і «саншчліва» меры. А дастаткова прывесці адзін факт з Тэатра оперы і балета, каб яшчэ раз пакрычыць, што ў начальніка Упраўлення па справах мастацтваў тав. Пагапейкі словы розных дэцыя са справой. Не гледзячы на шматлікія сігналы друку і грамадскасці, тав. Пагапейка мірыцца па яшчэ дэман з ганебным становішчам у тэатры. Тое-ж можна сказаць і ў асноўных саюзах савецкіх кампазітараў і саюза савецкіх мастакоў.

Узвельнікі нарады пасля дэлемагі абмеркавання пытанню прынялі яарот да ўсіх работнікаў мастацтваў БССР, у якім заклікаюць уключыцца ў актыўную падрыхтоўку да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве.

Польскі друк аб становішчы ў Чэхаславацкіі

ВАРШАВА, 27 мая. (БЕЛТА). Правакацыйнае інтэрв'ю, данае Генлейнам супрацоўніку англійскай газеты «Дэйлі мейль» Прайс, у якім Генлейн прама пагражае германскім паліткам на Чэхаславацкіі і далучэннем Судэцкай вобласці да Германіі, распыняюцца радам польскіх газет як доказ нарастаючай ваеннай небяспекі ў Цэнтральнай Еўропе.

— Данаму інтэрв'ю — піша «Роботнік», — германскія колы надаюць велімі вялікае значэнне.

Лонданскі карэспандэнт «Кур'ер варшавскі» піша:

АНГЛІЙСКІ УРАД ДАБІВАЕЦА АДВОДУ ЧЭХАСЛАВАЦКІХ ВОЙСК З ГЕРМАНСКАЙ ГРАНЫЦЫ

ЛОНДАН, 26 мая. (БЕЛТА). Па словах дыпламатычнага аглядальніка газеты «Дэйлі ньюс», англійскі ўрад абмяркоўвае з чэхаславацкім пасланкікам у Лондане Масарыкам пытанне аб адводзе ўсіх чэхаславацкіх войск з пагранічных з Германіяй раёнаў.

Палёты германскіх самалётаў над польскай тэрыторыяй

ВАРШАВА, 28 мая. (БЕЛТА). Па паведамленню газеты «Ілюстраваны кур'ер полдзены», у апошні дні пачаліся вышадкі парушэння польскай граніцы германскімі самалётамі. 26 мая над мясцовасцю Руда (Верхняя Сілезія) з'явіўся германскі самалёт, які зрабіўшы некалькі кругоў, пацярпеў назал у напрамку германскай Сілезіі. 27 мая, днём, паведамляе газета, у пагранічных раёнах польскай Верхняй Сілезіі з'явілася шэсць германскіх самалётаў. Яны зрабілі галёжныя палёты над польскай тэрыторыяй і затым павярнулі ў напрамку Глевіна (германская Сілезія). У той-жа дзень, у мясцовасці Буковец (Паморская ваяводства) зрабіўшы некалькі кругоў, пацярпеў назал ваенны самалёт з Кёнігсберга. Лётчык і самалёт затрыманы польскімі ўладамі.

ДЗЯРЖЫЦРК (парк імя Горкага, тел. 22-75). Сёння ВЯЛІКАЕ ПРАДСТАУЛЕННЕ ў 3-х аддзяленнях. У праграме ЛЕПНЫЯ СОВЕЦКІЯ НУМАРЫ І АТРАЦЦЫВНЫ. Пачатак у 9 г. вечара. Каса адкрыта з 12 да 2 г. і з 5 да 9 г. Прываюцца ЗАЯВКІ на пастаўняныя месцы са с'ядняй 25 проц.

Беларуждэатр оперы і балета (Пампук дзярж. яўрэйск. тэатра) 29 мая ПХІ ДОН Каса адкрыта з 11—9 і з 5—9 г. веч. Пачатак у 8 г. веч. 30 мая—рапсод (пачатак у 12 гадзін дз. МАРНАЯ ПЕРАСЦЯРОГА

Кіно «Пролетарыя» ГОД 19-ты Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» ЗАЛАТЫЯ АГНІ Кіно «Спартак» СВЯТА СВ. ЕРГЕНА Дзіцячы кіноапарат 1. Вясёлыя падарожжы 2. «Кожны дом» 3. Вясёлыя тварышчы 4. «Гульнішкі» Кіноапарат «Навіны дня» 1. Журнал Савозіахронікі № 24. 2. Журнал Беларуждэахронікі № 12. 3. «Кожны дом».

НАРКАМЗЕМ БССР ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА, ШТО ІНКУБАТАРНА-ПТУШКАВОДНЫЯ СТАНЦЫ ПРАДЮЦЬ СУТАЧНЫХ КУРАНЯТ ПАРОДЫ БЕЛЫ ЛЕГОРН Цана за куранё—1 руб. ПРОДАЖ КУРАНЯТ праводзіцца таксама ў АБМЯН НА ЯЙЦЫ ад пясчаных кур. У гэтым выпадку за кожнае куранё патрэбна аддаць па інкубатарную стаяльцу 2 яйкі і дакладна 25 кан. за беспароднага — 35 кан. Куранят прадаюцца па інкубатарна-птушкаводных станцыях, якія знаходзяцца ў наступных гарадах: у МЕНСКУ, па вул. Аляксандра, 76; у ТОМЭІІ, па вуліцы Імянецкай, 9; у ОРШЫ, па вул. Савойскай, 28; у ПОЛАЦКУ, па вул. Махіраўскай, 20; у СЛУЦКУ, па вул. Парыжскай ком. муніц. 43; у БАБРУЙСКУ, па вул. Пачэльнай, 14; у БАРЫСАВЕ, па вул. Розы Люксембург, 11/28; у КАЛІНКАВІЧАХ — па інкубатарнай станцыі, а таксама ў раённых цэнтрах — КРЫЧАВЕ, ГАРАДКУ і АСПА-ВІЧАХ. Куранят прадаюцца калгасам, арганізацыям, калгаснікам, рабочым, службачым і аднаасобнікам у неабмежаванай колькасці па праху МАІ і ЧУВОНІА месцаў. Жалоджаны атрымаць дэлактому (інфармацыя могуць звартацца: Дом Урада, Наркамзем БССР, пакой № 18; тел. № 23-125, або папаштальна па ІНКУБАТАРНЫЯ СТАНЦЫ.

Дайвага КАЛГАСАЎ, КАЛГАСНІКАЎ І АДНААСОБНІКАЎ Загатай лойце НЕАБХОДНУЮ для скураной і дубільна-экстрактавай прамысловасці нашага Саюза ЛАЗОВАЯ І ЯЛОВАЯ КАРА ПРЫМАЕЦА ў НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ РАЙЗАГАМІ, КРАМАМІ І СКЛАДАМ СПАЖЫВАПРАЧЭЦІ ПА ўСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕНАХ; у глыбіных пунктах: ЛАЗА 15 кап. кгпр. або 150 руб. тона І ІНА 8 кап. кгпр. або 80 руб. тона АПРАЧА ТАГО АПЛАЧВАЕЦА КОШТ ВЬЯВЗКІ НА ЗАГОТОВКУ БЕЛАРУСКАЯ РЕСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА ПА СНАБЖЭННЮ І ЗБЫТУ СКУРАНАМІ-СЛОВАСЦІ «ВЕСКУНОАВЗВЫТ».

ПЛЯН ВОЛІ МАСКОўСКІ ДЗЯРЖАУНЫ ЗВЯРЫНЕЦ АДЫРЬТ ШТОДЗЕННА з 9 г. ран. да 11 г. веч. АПОШНЯЯ ГАСТРОПІ Неустрашымата Ураціцеля МАКСА з арудай ЛЬБОУ-мелікава. Штодзёна з выступленні: у 12 г. і з 19 г. веч. ДЫРЭКЦЫЯ. СПЯШЫЦЕ ВАЧЫЦІ!

АБВЯШЧАЕЦА ПРЫЁМ на першы курс у фінансаво-эканамічныя інстытуты НКФ БССР, ЯКІЯ ЗНАХОДЗЯЦСЯ ў ГАРАДАХ: ЛЕНІНГРАДЗЕ — канал Грыбадэ-дана 30/32; ІРКУЦКУ — вул. Леніна 15/17; РАСТОВЕ на-ДАНУ—Энгельса, 77; КАЗАНІ — вул. К. Маркса 43; САРАТАВЕ — вул. Сако і Вандро-ві, 15; ТАШКЕНЦЕ — вул. Арпа-Пан 91. ХАРКАВЕ — вул. І. Веры 7. Умовы прыёму можна атрымаць па ўказаных адрасках. НКФ БССР.

ПАТРЭБНЫ ШОФЕРЫ Зяртацца ў выдзавецтва «Звязда», Савецкая 49, пакой 2 з 1—2 г. дна да т. Фрыдмана. ДРУГАЯІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» патрэбны: хваліфанаваны ЛІНАТЫПСТЫ, ВІСТАВІЛЬНІКІ, ДРУКАРЫ па ляскай машыне, ДРУКАРЫ-АМЕРЫКАНШЧЫКІ; НАКЛАДЧЫЦЫ. Звартацца па адрасу: Савецкая 49, другі паверх, пакой № 3, з 12 да 2 г. дна.